

## Эн Сэкстан



... Жанчына ёсьць сама сабе маці.

Гэта галоўнае...

## Адпавядаючы анёлам

Пятага сакавіка 1982 г. у Ліме была надрукавана паэтычная нізка Я.Янішчыц прысьвечаная паездцы ў ЗША «Спакойныя вершы», сярод якіх — верш «Эн Сэкстан». «Няма паэзіі ў грахах. / Грэх – хіба за падтэкстам... / Даруй, што варушу твой прах, / Далёкая Эн Сэкстан», – пісала Я.Янішчыц. Вершу папярэднічала невялікая прадмова: «Эн Сэкстан, якая адносілася да ліку найбольш таленавітых амерыканскіх паэтаў, у 1974 годзе скончыла жыцьцё самагубствам. Паэзія яе дэманструе высокую тэхніку верша. Эн Сэкстан цікавілі грамадскія праблемы і згубны ўплыў грошай на жыцьцё амерыканцаў... ».

Э.Сэкстан нарадзілася 9 лістапада 1928 г. у забяспечанай амерыканскай сям’і. Здавалася, яе лёс быў прадвызначаны: Эн выходзіць замуж, але ў 1955 г. пасля нараджэньня другой дачкі ў выніку моцнай пасьяродавай дэпрэсіі спробе скончыць жыцьцё самагубствам. Яе выратавалі, але дзяцей перадалі пад апеку бацькоў мужа, а сама Эн час ад часу вымушаная была знаходзіцца пад наглядам псіхіятраў. Менавіта адзін з дактароў параіў ёй пісаць. Так пачаўся пакутлівы шлях паэтэсы, адной з яркаўх прадстаўніц так

Пераклад  
з ангельскай  
Алены  
Сямёнавай.

званага спавядальнага стылю («*confessional*»), аўтаркі кніг «У дом вар'ятаў і чактовы шлях назад» (1960), «Усе, каго я люблю» (1962), «Жыві ці памры» (1966, Пулітцэраўская прэмія), «Вершы пра каханьне» (1969), «Ператварэньні» (1971), «Кніга вар'яцтва» (1972), «Жахлівы рух насустрэч Богу» (1975, пасьмяротна). Літаратуразнаўцы апошнім часам сыходзяцца ў меркаваньні, што менавіта Сільвія Плат знаходзілася пад уплывам Эн Сэкстан, а не наадварот; больш за тое, Роберт Лоўэл, калі пісаў свае «Старонкі жыцьця» (1959) ужо быў знаёмы з тэкстам першай кнігі Эн, апублікаванай на год пазьней. Асоба і творчасць амерыканскай паэтэсы выклікалі і працягваюць выклікаць цікавасьць у розных краінах, у тым ліку і ў Беларусі. Пераклады некаторых яе вершаў, выкананыя Т.Бондар, друкаваліся ў 1983 г. у альманаху «Далягляды».

У амерыканскай паэзіі 60—70-х гг. ХХ ст. даследчыкі вызначаюць тры ўмоўныя накірункі: традыцыяналісты, ідыясінкразісты і эксьперыментатары. Э.Сэкстан адносяць да паэтаў-ідыясінкразістаў, тых, хто выкарыстоўваў як традыцыйную, так і наватарскую метадыкі стварэньня верша. Менавіта ў гэтыя гады ў ЗША пачынаецца актыўны рух фемінізму, і верш «Хатняя гаспадыня» становіцца яго культурным творам. Яшчэ адзін знакаміты верш — «З яе роду», своеасаблівы паэтычны маніфэст, якім Эн звычайна пачынала свае выступленьні. Гэты род, лічыць амерыканскі крытык Дэсэйн Маккейб, — «жанчыны, якія пішуць». І працягвае: «...хоць я не сьцьвярджаю, што Эн Сэкстан — фемінісцкая паэтэса, я думаю, яе паэзія дапамагла па-новаму ўбачыць жанчын».

Аксана Данільчык

#### Адпавядаючы анёлам

Я стамілася быць жанчынай,  
стамілася ад лыжак і гаршкоў,  
стамілася ад уласных вуснаў і грудзей,  
стамілася ад касьметыкі і шоўку.  
Усё яшчэ былі мужчыны за маім сталом  
вакол чары, якую я падавала.  
Чара была напоўненая барвовымі вінаградзінамі,  
і мухі прыляталі на іх водар,  
і нават мой бацька прыйшоў са сваёй белай косьцю.  
Але я стамілася ад гендэру рэчаў.

У мінулую ноч мне прысьніўся сон,  
і я сказала:  
«Ты — адказ.  
Ты перажывеш майго мужа і бацьку».  
У тым сьне быў горад створаны з ланцугоў,  
дзе Жану асудзілі на сьмерць у мужчынскім строі,  
а прырода анёлаў так і засталася нявытлумачанай,  
бо няма нават двух аднолькавых:  
адзін з носам, другі з вухам у руцэ,  
адзін жуе зорку і запісвае яе арбіту,  
і кожны быццам верш, які выконваючы абавязкі Бога,  
падпарадкоўваецца сабе самому  
убаку ад людзей.

“Ты — адказ”, —  
сказала я і ўвайшла,  
легла на гарадскую браму.  
Потым ланцугі абвіліся вакол мяне.  
і я страціла свой звычайны пол і канчатковы выгляд.  
Адам быў ад мяне злева,  
а Ева была ад мяне справа, —  
абодва абсалютна несумяшчальныя са сьветам розуму.  
Мы злучылі нашыя рукі  
і луналі пад сонцам.

Я больш не была жанчынай:  
ня тым і ня той.

О, Ерусалімскія дочки,  
цар мяне ўвёў у харомы свае.  
Я чорная і прыгожая.  
Мяне адкрылі і распранулі.  
У мяне няма ні рук, ні ног.  
Я – толькі луска, як у рыбіны.  
Я ня болей жанчына,  
чым Хрыстос быў мужчынам.

#### **Хатняя гаспадыня**

Некаторыя жанчыны выходзяць замуж за дом.  
Гэта іншы тып скуры; ён мае сэрца,  
вусны, печань і перыстальтыку.  
Сьцены – трывалыя і ружовыя.  
Глядзі, як яна цэлы дзень сядзіць, уклечыўшы,  
і аддана змывае сябе самую.  
Мужчыны ўваходзяць сілай, зацягнутыя быццам Іона  
ў сваіх цялесных маці.  
Жанчына *ёсьць* сама сабе маці.  
Гэта галоўнае.

#### **Гэта вясновы пасьляпаўдзённы час**

Тут усё жоўтае і зялёнае.  
Слухай яго горла, яго глебу-скуру,  
сухія галасы глядзелкаў,  
якія трымцяць, быццам абвесткі.  
Маленькія насельнікі лясоў  
нясуць свае пасьмяротныя маскі  
ў вузкую зімовую нару.  
Пудзіла выдрала

вочы падобныя да дыяментаў  
і пайшло ў вёску.  
Генерал і паштальён  
пакідалі свае сумкі.  
Гэта здарылася раней,  
але нічога тут не састарэла.  
Тут магчыма ўсё.

Можа таму,  
юная дзяўчына зняла  
зімовую вопратку і легкадумна  
прылегла на галіну дрэва,  
нахіленую над затокай ракі.  
Яна разлілася па галіне  
амаль над самымі хаткамі рыб,  
а яны заплывалі і выплывалі з яе адбітку,  
уверх і ўніз па прыступках яе ног.  
Яе цела ўсю дарогу дадому нясе аблокі.  
Яна не звяртае ўвагі на водны адбітак свайго твару  
ў рацэ, куды сляпяя мужчыны  
прыходзяць купацца апоўдні.

Таму  
зямля — той начны зімовы жак —  
загаіла раны і лопаецца  
зялёнымі птушкамі і вітамінамі.  
Таму  
дрэвы паварочваюцца ў сваіх траншэях  
і тонкімі пальцамі падымаюць  
маленькія дажджавыя кубкі.  
Таму  
жанчына стаіць каля пліты,  
спявае і гатуе кветкі.  
Тут усё жоўтае і зялёнае.

Безумоўна, вясна дазволіць  
распанутай дзяўчыне  
пяшчотна пацягнуцца ў сонечным сьвятле  
і не баяцца свайго ложка.  
Дзяўчына ўжо налічыла сем  
кветчак у зялёным-зялёным люстэрку.  
Дзьве ракі злучаюцца пад ёю.  
Твар дзіцяці моршчыцца  
ў вадзе і адыходзіць назаўсёды.  
Жанчына – гэта ўсё, што можна ўбачыць  
у яе жывёльнай прыгажосці.  
Яе дагледжаная пругкая скура  
ляжыць глыбока пад водным адбіткам, дрэвам.

Усё цалкам магчыма,  
і сьляпыя мужчыны таксама могуць бачыць.

### Толькі аднойчы

Толькі аднойчы я ведала, навошта жыцьцё.  
У Бостане, зусім раптоўна, я гэта зразумела:  
ішла ўздоўж Чарльз Рывер,  
глядзела на агні, якія капіявалі саміх сябе;  
неонавыя, з мігатлівымі сэрцамі, яны раскрывалі  
свае вусны так шырока, быццам оперныя сьпевакі,  
падлічвала зоркі, маіх маленькіх саўдзельнікаў,  
маіх зьнявечаных стакротак,  
і ведала, што я ішла па сваім каханьні  
па яго зялёным начным баку і раскрывала  
сваё сэрца машынам, што ехалі на ўсход, і  
раскрывала  
сваё сэрца машынам, што ехалі на захад, і пераносіла  
сваю праўду праз маленькі згорблены масток,  
і сьпяшалася данесьці сваю праўду,  
яе чароўнасьць дадому,  
і захоўвала гэтыя канстанты да раніцы,  
толькі каб даведацца, што яны зьніклі.

### Цішыня

*Чым больш я пішу, тым больш, здаецца,  
цішыня паглынае мяне.*

С. К. Вільямс.

Мой пакой выбелены,  
ён белы, нібы вясковы вакзал,  
і такі ж ціхі;  
бялейшы за курыныя костачкі,  
адбеленыя ў месяцовым сьвятле,—  
чыстае сьмецьце,—  
і такі ж ціхі.  
За маёй сьпінай белая статуя  
і белыя расьліны  
растуць, нібы непрыстойныя цнатлівіцы,  
што высоўваюць свае каўчукавыя языкі,  
але не гавораць нічога.

Толькі мае валасы цёмныя.  
Іх спалілі ў белым агні  
і гэта толькі вугольле.  
Мае пацеркі таксама чорныя,—  
дваццаць выварчаных вачэй

паднятых  
з вулкана.

Я запаўняю пакой  
словамі з маёй асадкі.  
Словы прасочваюцца з яе нібы спарон.  
Я падкідаю словы ў паветра,  
і яны вяртаюцца быццам мячыкі для гульні ў сквош.  
Аднак пануе цішыня.  
Вечная цішыня.  
Нібы вялізныя дзіцячыя вусны.  
Цішыня – гэта сьмерць.  
Яна прыходзіць кожны дзень са сваім электрашокам,  
каб пасядзець белаю птушкай у мяне на плячы  
і падзяўбсьці чорныя вочы  
і трапяткую чырвоную цягліцу  
маіх вуснаў.

### Старая

Я баюся іголак.  
Я стамілася ад цыраты і трубак,  
я стамілася ад твараў, якіх ня ведаю,  
і цяпер я думаю, што пачынаецца сьмерць.  
Сьмерць пачынаецца быццам сон,  
поўны рэчаў і сьмеху маёй сястры.  
Мы – маладыя, і мы гуляем,  
і зьбіраем чарніцы  
па дарозе да Дамарыскоты.  
О, Сюзэн, — яна закрычала, —  
ты запэцкала свой новы гарсэт.  
Салодкі смак –  
мой рот паўнюцькі,  
і салодкая сіль выцякае  
па дарозе да Дамарыскоты.  
Што ты робіш? Пакінь мяне адну!  
Ці ня бачыш, мне сьніцца сон?  
У сьне ніколі не бывае восемдзсят.

### Маладая

Тысячу дзвярэй назад,  
калі я была самотным дзіцем  
у вялікім доме з чатырма  
гаражамі і ўвесь час —  
наколькі я памятаю — было лета,  
уначы я ляжала на поплаве,

канюшына прыміналася пада мной,  
мудрыя зоркі клаліся спаць нада мной,  
акно маёй маці было комінам  
з жоўтым цяплом, якое адтуль выцякала;  
акно майго бацькі – напалову зачыненае,—  
было вокам, праз якое праходзілі тыя, хто спаў,  
а дошкі дома  
былі гладкія і белыя, як воск,  
і – магчыма – мільёны лісьцяў  
пялёскаліся, бы ветразі, на сваіх дзіўных сьцяблінах,  
і цвыркуны трашчалі ўсе разам,  
і я, у маім зусім новым целе,  
якое яшчэ ня стала целаю жанчыны,  
задавала зоркам пытаньні  
і думала, што Бог сапраўды бачыць  
цяпло і афарбаванае сьвятло,  
локці, калені, сны, дабранач.

